

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 47 (6324) | 27 лютага 1939 г., панядзелак | ЦЕНА 10 КАП.

ВАЖНЕЙШАЯ МАСАВА-ПАЛІТЫЧНАЯ КАМПАНИЯ

Уся наша краіна з велізарным удзелам рыхтуецца да сустрэчы XVIII з'езда большэвіцкай партыі. Грандыёзныя перспектывы трэцяй сталінскай пяцігодкі, ілжоныя ў тэзісах даклада таварыша Молатава, натхняюць савецкі народ на барацьбу за новыя творчыя поспехі, за далейшы перамогі сацыялізму.

У тэзісах знайшлі сваё яркае адлюстраванне штодзённыя клопаты партыі, урада і вялікага Сталіна аб пясочным росце і развіцці народнай гаспадаркі, яшчэ больш узмацаванні магутнасці і абароназдольнасці краіны, аб далейшым павышэнні матэрыяльнага і культурнага ўзроўню жыцця працоўных СССР. Больш, чым у паўтара раз павінна быць павялічана ў трэціх пяцігодцы спажыванне працоўных СССР.

Ва ўвесь рост ставіцца асноўная эканамічная задача СССР — дагнаць і перагнаць у эканамічных адносінах найбольш развітыя капіталістычныя краіны. Выключна вялікую ролю ў ажыццяўленні гэтай задачы, побач з далейшым ростам тэхнічнага ўзбраення ўсіх галін народнай гаспадаркі, з ростам прадукцыйнасці працы адгрываюць шырокае развіццё таварабароту.

Яшчэ на XVII з'ездзе ВКП(б) вялікі прывітанне працоўных таварыш Сталін таварышам: «І каб эканамічна жыццё краіны магло забіць крыніцай, а прамысловасць і сельская гаспадарка мелі стимул да далейшага росту сваёй прадукцыі, трэба мець яшчэ адну ўмову, а імяна — разгорнуты таварабарот паміж горадамі і вёскай, паміж раёнамі і абласцямі краіны, паміж рознымі галінамі народнай гаспадаркі».

Вось чаму ў трэцім пяцігоднім плане намечанае велізарнае рост дзяржаўна-кааператыўнага таварабароту. У 1942 годзе ён дасягне 206 мільярдаў рублёў супроць 126 мільярдаў рублёў у 1937 годзе.

У тэзісах даклада таварыша Молатава намачае крок рашучай дзяржаўна-кааператыўнай гандлёвай саці на 25 працэнтаў з палішчэннем усёй гандлёвай справы (заключэння гаспадарка, будаўніцтва гандлёвых баз і складоў, дастаўка і звоз тавараў), з асобным развіццём у быстра растуць сельскагаспадарчых раёнах саці крам і магазінаў з таварамі, абслугоўваючымі наараўніш бытавыя, рамонтныя і будаўнічыя патрэбы сялян.

Надзвычай вялікі размах атрымлівае ў нашай краіне гандаль на вёсцы. Гэтаму спрыяюць бурны і беспрарывны рост магутнасці калгаснага саціства, наўхілена павелічэнне выпуску прадукцыі найшчэраўшчэ прамысловасці. Ужо ў 1939 годзе кожны раён будзе мець раёны ўніверсам, кожны сельска-агродны або некалькі сельсаветаў, 14 тысяч новых сельскіх крам, ларкоў і палатак будзе адкрыта ў бліжэйшым годзе. У СССР планам 1939 года вызначана адкрыць 325 сельсаветаў, 580 крам, ларкоў і палатак.

Наўрад ці трэба даказваць, якая велізарная адказнасць кладзецца ў сувязі з усім гэтым на сістэму спажывецкай кааператыву. Работнікі спажывецкай кааператыву абавязаны забяспечыць сапраўды ўзровень задавальнення патрабаванняў шырокай масы працоўных вёскі, сапраўды культурнае іх абслугоўванне.

Трохчы прэзэрвныя ворагі народна-гандлёва-бухарыскія і буржуазна-нацыяналістычныя агенты фашызма, якія арудвалі ў Белгаспаўсе і яго сістэме на месцах, свядома скажлі прынішчы савецкага гандлю, штучна стваралі перабой ў продажы прадметаў першай неабходнасці, псавалі і раскрадвалі тавары, груба паліралі кааператывную дэмакратыю.

Кіраўнікі Белгаспаўса, абласных і раённых спажывецкіх саюзаў павінны былі забяспечыць хуткую і поўную ліквідацыю вынікаў шкідлівасці ў сваёй сістэме. На жаль, гэта яшчэ не зроблена. У многіх раёнах дагэтуль маюць месца грубыя парушэнні прынятай савецкага гандлю, ігнараванне працы і ітарэсаў пайшчыкаў.

У Чырвонаслабодскім раёне амаль ва ўсіх сельскіх крамах наглядаюцца перабой і гандлі класавымі выабамі і іншымі прадметамі першай неабходнасці. У крамах Семіжыцкага, Малышэвіцкага і Замагіцкага сельсаветаў тыдзень адсутнічае соль. У асобных сельска (Кастрычніцкім, Чырво-

наслабодскім) незаконна павышаюцца цэны на тавары. З квартала ў квартал растуць расстраты. На 1 студзеня 1939 г. сума расстрат па сістэме райсаюза дасягнула 66 тысяч рублёў.

Такія ж сігналы паютупаюць і з Камарынскага, Сіроцкага, Полацкага і іншых раёнаў. Яны гавораць аб неабходнасці сур'ёзнай і рашучай перабудовы работы спажывецкай кааператыву.

Гэтымі днямі пачалася справядлівае выбарчая кампанія ў сістэме спажывецкай кааператыву. Праўдлівы райспажывецкасаюз і сельска, іх развіццё камісія адчытваюцца перад пайшчыкамі аб сваёй рабоце. Гэта кампанія павінна быць праведзена на высокім палітычным узроўні, на аснове максімальнай актыўнасці пайшчыкаў і шырока разгорнутай крытыкі і самакрытыкі. Яна павінна садзейнічаць хутэйшай ліквідацыі вынікаў шкідлівасці ў сельскім гандлі, выключна ўсіх недахопаў у рабоце сістэмы спажывецкай кааператыву, ачышчэнню яе ад жулікаў, прахадзінаў, расстратчыкаў, ад усіх варажых і маральна разлажыўшыхся элементаў. Справядліва-выбарчая кампанія павінна спрыяць арганізацыяна-гаспадарчаму ўмацаванню спажывецкай кааператыву.

На ўчастковых сходах пайшчыкаў абмяркоўваюцца, а на сходах уагулаважаных абмяркоўваюцца і запыраджаюцца новы статут сельска, які выходзіць з прынішчана шырокай кааператыву дэмакратыі. Пайшчыкі ўпершыню выбіраюць старшынню і членаў праўдліва сельска і райсаюза, старшынню і членаў развіццё камісія закрытым (тайным) галасаваннем. Гэта дае магчымасць адабраць у саставу арганізацыі ўпраўлення і кантролю лепшых людзей, сапраўды адольных паспяхова ажыццявіць заданні, паступова партыі і ўрадам перад спажывецкай кааператыву. Пайшчыкі павінны адпавядаць дзелавыя якасці, меркаваць аб палітычным твары тако пі іпага кіраўніка па яго практычнай рабоце, па тым, як ён клопатіцца аб задавальненні штодзённых патрабаванняў спажывецкай кааператыву.

Трэба смела вылучаць на кіруючую работу ў спажывецкай кааператыву сельскіх пайшчыкаў і запыраджаюцца на сходах уагулаважаных. Гэтыя камісія ажыццяўляюць масавы кантроль пайшчыкаў, вядуць барацьбу са зложымі звычкамі і расстратамі, змагаюцца за лепшую пастаюнку работы сельска.

Па новаму прыкладнаму статуту сельска, пайшчыкі атрымліваюць шырокія правы. Агульны сход пайшчыкаў можа дэтармінава перавыбраць асобных членаў і нават увесць саставу праўдліва або развіццё камісія, у тым выпадку, калі яны не выконваюць іх наказа, калі яны працягваюць дрэнна. Агульны сход таксама вызначае, на якіх таварах пайшчыкі маюць пераважнае права пакупкі перад нацленамі кааператыву. Разам з гэтым кожны пайшчык нясе і адказнасць за абавязальнасць кааператыву ў межах устабодленага пая.

Гэтыя свае правы і абавязкі павінны памятаць і выконваць кожны пайшчык, які зацікаўлен у добрае свайго кааператыву.

Справядліва і выбары ў спажывецкай кааператыву — сур'ёзна і алжасна масава-палітычная кампанія. Партыяныя і савецкія арганізацыі ні ў якім разе не могуць стаць у баку ад гэтай важнай справы. Яны павінны памятаць указанне таварыша Сталіна аб тым, што «савецкі гандаль ёсць наша, родная, большэвіцкая справа, а работнікі гандлю, у тым ліку работнікі прылаўка, калі яны толькі працягваюць часа, з'яўляюцца правяднікамі намай, рэвалюцыяна, большэвіцкай справы».

Партыяныя і савецкія арганізацыі абавязаны ўсмярна дапамагаць работнікам спажывецкай кааператыву ў правядзенні справядліва-выбарчай кампаніі, у барацьбе за палішчэнне савецкага гандлю на вёсцы, за дастойную сустрэчу XVIII з'езда большэвіцкай партыі.

З дакладам аб тэзісах даклада таварыша Молатава выступіў Старшыня Соўнаркома Азербайджанскай ССР Куліеў Тэймур. (ТАСС).

Адкрыўся XV з'езд КП(б) Азербайджана

БАКУ, 25 лютага. (ТАСС). Сёння вечарам адкрыўся XV з'езд комуністычнай партыі (большэвікоў) Азербайджана. На з'ездзе прысутнічае 465 дэлегатаў з рашучымі галасам і 125 дэлегатаў з даралым галасам. З'езд адкрыў Сакратар Цэнтральнага Камітэта КП(б) Азербайджана тав. Багіраў. Пад бурныя доўгае амальваючыя апладысмента з'езд выбраў у пачатку прэзідыум Палітбюро ЦК ВКП(б) на

чале з таварышам Сталіным, а таксама Тэймур, Дамітрав, Талмала, Хосе Дыяс.

З вялікім удзелам дэлегаты выбраў таварыша Сталіна пачотным старшынёй з'езда.

З дакладам аб тэзісах даклада таварыша Молатава выступіў Старшыня Соўнаркома Азербайджанскай ССР Куліеў Тэймур. (ТАСС).

НА ЛЕНИНГРАДСКАЙ АБ'ЯДНАНAY VIII АБЛАСНОY І VI ГАРАДСКОY ПАРТКАНФЕРЭНЦЫ

ЛЕНИНГРАД, 25 лютага. (ТАСС). Сёння ў Палацы Урыцкага адкрылася Ленінградская аб'яднаная VIII абласная і VI гарадская канферэнцыя ВКП(б).

Маналітнай, цесна агуртаванай вакол ланіска-сталінскага Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) прыйшла да свайго аб'яднанай абласной і гарадской канферэнцыі ленінградская арганізацыя большэвікоў. Праўдлівыя партыяныя сходы і раёныя партканферэнцыі з выключнай яркасцю дэманстравалі гіганцкі рост палітычнай актыўнасці членаў партыі, блізкаму адданасці комуністаму справе партыі Леніна — Сталіна.

Адкрыў Ленінградскую аб'яднаную VIII абласную і VI гарадскую партыйную канферэнцыю таварыш Жданав. З выключнай увагай слухаюць дэлегаты яго яркую ўступную прамову. У зале неаднаразова раздаюцца бурныя авацыі ў чэсь вялікага арганізатара і натхніцеля перамог сацыялізму — таварыша Сталіна.

З велізарным натхненнем канферэнцыя выбірае ў пачотны прэзідыум членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным.

З дакладам аб тэзісах даклада тав. Молатава выступіў сакратар абкома ВКП(б) тав. Пероў.

ПРЫНІЦЕ ВАЕННАY ПРЫСЯГІ У ЦЭНТРАЛЬНЫХ УПРАЎЛЕННЯХ НАРКАМАТА АБАРОНЫ СССР

23 лютага — урачысты дзень прыняцця ваеннай прысягі — назаўсёды запечатліў у памяці работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Наркамата Абароны СССР. Яны прысягалі на вернасць сваёй Радзіме ў прысутнасці любімага прывадчыка Чырвонай Арміі таварыша К. Е. Варашылава.

Частку кіруючых работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Народнага Камісарыята Абароны СССР прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны СССР — камандар 1-га ранга Г. І. Кулік, армейскі камісары 1-га ранга Л. З. Мехіс і Е. А. Шчэпакоў. Работнікі штаба Маскоўскай ваеннай акругі прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны Маршал Советскага Саюза С. М. Будзёныя. Начальнік Генеральнага штаба РСЧА камандар 1-га ранга Б. М. Шапашнік прыводзілі да прысягі кіруючых работнікаў Генеральнага штаба РСЧА.

Ва Упраўленнях па каманднаму і начальніцкаму саставу і ў Палітчных Упраўленнях РСЧА ў часе прыняцця прысягі прысутнічалі Народны Камісар Абароны СССР Маршал Советскага Саюза таварыш К. Е. Варашылаў. Камандары, палітработнікі і начальнікі гарадскіх і вясковых любімага наркома.

Пасля прыняцця прысягі кіруючым работнікам Упраўлення па каманднаму і начальніцкаму саставу Народны камісар павіншаваў іх з істарычным днём у жыцці кожнага воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, з днём прыняцця ваеннай прысягі на новаму тэсту. У сваёй прамове таварыш Варашылаў заклікаў іх верна служыць свайму Народу, Советскай Радзіме, Рабоча-Сялянскаму Ураду і часна выконваць свой доўг воіна краіны сацыялізма.

Народны камісар і яго намеснікі накіроўваюцца ў Палітупраўленне РСЧА. Група палітработнікаў выстраілася ў прасторым памішанні, убранным строга і ў той-жа час урачыста.

Народны камісар вітае са і палітработнікамі. Начальнік Палітупраўлення РСЧА армейскі камісар 1-га ранга тав. Мехіс азважачацца з прамоваю аб азначэнні ваеннай прысягі і задках палітработнікаў.

Таварышы палітработнікі! Сталінскія пяцігодкі пераўтварылі краіну, а разам з ёй пераўтварылі і нашу армію. У корні змяніўся яе асабовы саств. У нас няма непемьненых чырво-

НА РЫНКАХ ПРЫСЯГІ

Урачысты дзень прыняцця ваеннай прысягі — назаўсёды запечатліў у памяці работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Наркамата Абароны СССР. Яны прысягалі на вернасць сваёй Радзіме ў прысутнасці любімага прывадчыка Чырвонай Арміі таварыша К. Е. Варашылава.

Частку кіруючых работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Народнага Камісарыята Абароны СССР прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны СССР — камандар 1-га ранга Г. І. Кулік, армейскі камісары 1-га ранга Л. З. Мехіс і Е. А. Шчэпакоў. Работнікі штаба Маскоўскай ваеннай акругі прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны Маршал Советскага Саюза С. М. Будзёныя. Начальнік Генеральнага штаба РСЧА камандар 1-га ранга Б. М. Шапашнік прыводзілі да прысягі кіруючых работнікаў Генеральнага штаба РСЧА.

Ва Упраўленнях па каманднаму і начальніцкаму саставу і ў Палітчных Упраўленнях РСЧА ў часе прыняцця прысягі прысутнічалі Народны Камісар Абароны СССР Маршал Советскага Саюза таварыш К. Е. Варашылаў. Камандары, палітработнікі і начальнікі гарадскіх і вясковых любімага наркома.

Пасля прыняцця прысягі кіруючым работнікам Упраўлення па каманднаму і начальніцкаму саставу Народны камісар павіншаваў іх з істарычным днём у жыцці кожнага воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, з днём прыняцця ваеннай прысягі на новаму тэсту. У сваёй прамове таварыш Варашылаў заклікаў іх верна служыць свайму Народу, Советскай Радзіме, Рабоча-Сялянскаму Ураду і часна выконваць свой доўг воіна краіны сацыялізма.

Народны камісар і яго намеснікі накіроўваюцца ў Палітупраўленне РСЧА. Група палітработнікаў выстраілася ў прасторым памішанні, убранным строга і ў той-жа час урачыста.

Народны камісар вітае са і палітработнікамі. Начальнік Палітупраўлення РСЧА армейскі камісар 1-га ранга тав. Мехіс азважачацца з прамоваю аб азначэнні ваеннай прысягі і задках палітработнікаў.

Таварышы палітработнікі! Сталінскія пяцігодкі пераўтварылі краіну, а разам з ёй пераўтварылі і нашу армію. У корні змяніўся яе асабовы саств. У нас няма непемьненых чырво-

наармейцаў. Чырвоная Армія стала арміяй ваеннай прысягі — назаўсёды запечатліў у памяці работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Наркамата Абароны СССР. Яны прысягалі на вернасць сваёй Радзіме ў прысутнасці любімага прывадчыка Чырвонай Арміі таварыша К. Е. Варашылава.

Частку кіруючых работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Народнага Камісарыята Абароны СССР прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны СССР — камандар 1-га ранга Г. І. Кулік, армейскі камісары 1-га ранга Л. З. Мехіс і Е. А. Шчэпакоў. Работнікі штаба Маскоўскай ваеннай акругі прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны Маршал Советскага Саюза С. М. Будзёныя. Начальнік Генеральнага штаба РСЧА камандар 1-га ранга Б. М. Шапашнік прыводзілі да прысягі кіруючых работнікаў Генеральнага штаба РСЧА.

Ва Упраўленнях па каманднаму і начальніцкаму саставу і ў Палітчных Упраўленнях РСЧА ў часе прыняцця прысягі прысутнічалі Народны Камісар Абароны СССР Маршал Советскага Саюза таварыш К. Е. Варашылаў. Камандары, палітработнікі і начальнікі гарадскіх і вясковых любімага наркома.

Пасля прыняцця прысягі кіруючым работнікам Упраўлення па каманднаму і начальніцкаму саставу Народны камісар павіншаваў іх з істарычным днём у жыцці кожнага воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, з днём прыняцця ваеннай прысягі на новаму тэсту. У сваёй прамове таварыш Варашылаў заклікаў іх верна служыць свайму Народу, Советскай Радзіме, Рабоча-Сялянскаму Ураду і часна выконваць свой доўг воіна краіны сацыялізма.

Народны камісар і яго намеснікі накіроўваюцца ў Палітупраўленне РСЧА. Група палітработнікаў выстраілася ў прасторым памішанні, убранным строга і ў той-жа час урачыста.

Народны камісар вітае са і палітработнікамі. Начальнік Палітупраўлення РСЧА армейскі камісар 1-га ранга тав. Мехіс азважачацца з прамоваю аб азначэнні ваеннай прысягі і задках палітработнікаў.

Таварышы палітработнікі! Сталінскія пяцігодкі пераўтварылі краіну, а разам з ёй пераўтварылі і нашу армію. У корні змяніўся яе асабовы саств. У нас няма непемьненых чырво-

наармейцаў. Чырвоная Армія стала арміяй ваеннай прысягі — назаўсёды запечатліў у памяці работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Наркамата Абароны СССР. Яны прысягалі на вернасць сваёй Радзіме ў прысутнасці любімага прывадчыка Чырвонай Арміі таварыша К. Е. Варашылава.

Частку кіруючых работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Народнага Камісарыята Абароны СССР прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны СССР — камандар 1-га ранга Г. І. Кулік, армейскі камісары 1-га ранга Л. З. Мехіс і Е. А. Шчэпакоў. Работнікі штаба Маскоўскай ваеннай акругі прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны Маршал Советскага Саюза С. М. Будзёныя. Начальнік Генеральнага штаба РСЧА камандар 1-га ранга Б. М. Шапашнік прыводзілі да прысягі кіруючых работнікаў Генеральнага штаба РСЧА.

Ва Упраўленнях па каманднаму і начальніцкаму саставу і ў Палітчных Упраўленнях РСЧА ў часе прыняцця прысягі прысутнічалі Народны Камісар Абароны СССР Маршал Советскага Саюза таварыш К. Е. Варашылаў. Камандары, палітработнікі і начальнікі гарадскіх і вясковых любімага наркома.

Пасля прыняцця прысягі кіруючым работнікам Упраўлення па каманднаму і начальніцкаму саставу Народны камісар павіншаваў іх з істарычным днём у жыцці кожнага воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, з днём прыняцця ваеннай прысягі на новаму тэсту. У сваёй прамове таварыш Варашылаў заклікаў іх верна служыць свайму Народу, Советскай Радзіме, Рабоча-Сялянскаму Ураду і часна выконваць свой доўг воіна краіны сацыялізма.

Народны камісар і яго намеснікі накіроўваюцца ў Палітупраўленне РСЧА. Група палітработнікаў выстраілася ў прасторым памішанні, убранным строга і ў той-жа час урачыста.

Народны камісар вітае са і палітработнікамі. Начальнік Палітупраўлення РСЧА армейскі камісар 1-га ранга тав. Мехіс азважачацца з прамоваю аб азначэнні ваеннай прысягі і задках палітработнікаў.

Таварышы палітработнікі! Сталінскія пяцігодкі пераўтварылі краіну, а разам з ёй пераўтварылі і нашу армію. У корні змяніўся яе асабовы саств. У нас няма непемьненых чырво-

НА РЫНКАХ ПРЫСЯГІ

Урачысты дзень прыняцця ваеннай прысягі — назаўсёды запечатліў у памяці работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Наркамата Абароны СССР. Яны прысягалі на вернасць сваёй Радзіме ў прысутнасці любімага прывадчыка Чырвонай Арміі таварыша К. Е. Варашылава.

Частку кіруючых работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Народнага Камісарыята Абароны СССР прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны СССР — камандар 1-га ранга Г. І. Кулік, армейскі камісары 1-га ранга Л. З. Мехіс і Е. А. Шчэпакоў. Работнікі штаба Маскоўскай ваеннай акругі прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны Маршал Советскага Саюза С. М. Будзёныя. Начальнік Генеральнага штаба РСЧА камандар 1-га ранга Б. М. Шапашнік прыводзілі да прысягі кіруючых работнікаў Генеральнага штаба РСЧА.

Ва Упраўленнях па каманднаму і начальніцкаму саставу і ў Палітчных Упраўленнях РСЧА ў часе прыняцця прысягі прысутнічалі Народны Камісар Абароны СССР Маршал Советскага Саюза таварыш К. Е. Варашылаў. Камандары, палітработнікі і начальнікі гарадскіх і вясковых любімага наркома.

Пасля прыняцця прысягі кіруючым работнікам Упраўлення па каманднаму і начальніцкаму саставу Народны камісар павіншаваў іх з істарычным днём у жыцці кожнага воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, з днём прыняцця ваеннай прысягі на новаму тэсту. У сваёй прамове таварыш Варашылаў заклікаў іх верна служыць свайму Народу, Советскай Радзіме, Рабоча-Сялянскаму Ураду і часна выконваць свой доўг воіна краіны сацыялізма.

Народны камісар і яго намеснікі накіроўваюцца ў Палітупраўленне РСЧА. Група палітработнікаў выстраілася ў прасторым памішанні, убранным строга і ў той-жа час урачыста.

Народны камісар вітае са і палітработнікамі. Начальнік Палітупраўлення РСЧА армейскі камісар 1-га ранга тав. Мехіс азважачацца з прамоваю аб азначэнні ваеннай прысягі і задках палітработнікаў.

Таварышы палітработнікі! Сталінскія пяцігодкі пераўтварылі краіну, а разам з ёй пераўтварылі і нашу армію. У корні змяніўся яе асабовы саств. У нас няма непемьненых чырво-

наармейцаў. Чырвоная Армія стала арміяй ваеннай прысягі — назаўсёды запечатліў у памяці работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Наркамата Абароны СССР. Яны прысягалі на вернасць сваёй Радзіме ў прысутнасці любімага прывадчыка Чырвонай Арміі таварыша К. Е. Варашылава.

Частку кіруючых работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Народнага Камісарыята Абароны СССР прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны СССР — камандар 1-га ранга Г. І. Кулік, армейскі камісары 1-га ранга Л. З. Мехіс і Е. А. Шчэпакоў. Работнікі штаба Маскоўскай ваеннай акругі прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны Маршал Советскага Саюза С. М. Будзёныя. Начальнік Генеральнага штаба РСЧА камандар 1-га ранга Б. М. Шапашнік прыводзілі да прысягі кіруючых работнікаў Генеральнага штаба РСЧА.

Ва Упраўленнях па каманднаму і начальніцкаму саставу і ў Палітчных Упраўленнях РСЧА ў часе прыняцця прысягі прысутнічалі Народны Камісар Абароны СССР Маршал Советскага Саюза таварыш К. Е. Варашылаў. Камандары, палітработнікі і начальнікі гарадскіх і вясковых любімага наркома.

Пасля прыняцця прысягі кіруючым работнікам Упраўлення па каманднаму і начальніцкаму саставу Народны камісар павіншаваў іх з істарычным днём у жыцці кожнага воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, з днём прыняцця ваеннай прысягі на новаму тэсту. У сваёй прамове таварыш Варашылаў заклікаў іх верна служыць свайму Народу, Советскай Радзіме, Рабоча-Сялянскаму Ураду і часна выконваць свой доўг воіна краіны сацыялізма.

Народны камісар і яго намеснікі накіроўваюцца ў Палітупраўленне РСЧА. Група палітработнікаў выстраілася ў прасторым памішанні, убранным строга і ў той-жа час урачыста.

Народны камісар вітае са і палітработнікамі. Начальнік Палітупраўлення РСЧА армейскі камісар 1-га ранга тав. Мехіс азважачацца з прамоваю аб азначэнні ваеннай прысягі і задках палітработнікаў.

Таварышы палітработнікі! Сталінскія пяцігодкі пераўтварылі краіну, а разам з ёй пераўтварылі і нашу армію. У корні змяніўся яе асабовы саств. У нас няма непемьненых чырво-

наармейцаў. Чырвоная Армія стала арміяй ваеннай прысягі — назаўсёды запечатліў у памяці работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Наркамата Абароны СССР. Яны прысягалі на вернасць сваёй Радзіме ў прысутнасці любімага прывадчыка Чырвонай Арміі таварыша К. Е. Варашылава.

Частку кіруючых работнікаў Цэнтральных Упраўленняў Народнага Камісарыята Абароны СССР прыводзілі да прысягі намеснікі Народнага Камісарыята Абароны СССР —

НА АБЛАСНЫХ ПАРТЫЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫЯХ

УМАЦАВАННЕ АРГАНІЗАЦЫЙНАЙ МАГУТНАСЦІ ПАРТЫІ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

ВІСЬБЕК (Нар. «Звязды»). На вярочным пасяджэнні 25 лютага прадаўжылася актыўнае абмеркаванне тэзісаў даклада таварыша Малацова на XVIII з'ездзе ВКП(б). Кожнае выступленне дэлегатаў было пранікнута горахам імкненням па-большому ўмацаваць палітычнае партыі Леніна—Сталіна аб паспяховае выкананне плана таварыша Малацова ў спрэчках выступілі 22 дэлегаты.

На ранішнім пасяджэнні 26 лютага ў докладах аб выніках уступілі таварышы ВКП(б), ізаляваны ў тэзісах даклада таварыша Жданова, выступіў сакратар абкома КП(б) тав. Паляноў.

Дэлегаты прывялі лічыбы, якія сведчаць аб высокай актыўнасці камуністаў пры абмеркаванні тэзісаў даклада таварыша Малацова і Жданова. На сходах партыйных партарганізацый і раённых сходах і канферэнцыях вынікі абмеркавання тэзісаў таварыша Малацова ў прысутнасці 7.500 камуністаў выступілі ў спрэчках 4.797 ўнесена 1.264 дапаўненняў.

Адзіна адрываюцца на трыбуны дэлегаты канферэнцыі і кожны ў першую чаргу лічыць неабходным выразіць сваю поўную згодду з прадаўжэннем у тэзісах даклада таварыша Жданова змяненні ў статысе ВКП(б), практыкаванні змяненні ў эканамічнай і класавай структуры нашай краіны.

— Сэрца напаліўнае раласіце, калі чытаеш тэзісы даклада таварыша Жданова, насрочу пранікнута сталеінісмі класізмам аб членах і кандыдатах партыі, — гаворыць тав. Курганова (дэлегат ад Ленінскай партарганізацыі). Тав. Курганова прапанава прымаль у тав. ВКП(б) Герою Советскага Саюза без кандыдацкага стажа. Яна абгрунтавала гэта тым, што Герой Советскага Саюза на справе даказаў сваю бязмежную адданасць радзіме і вайскай партыі Леніна—Сталіна.

У сваім выступленні тав. Іваненка (Орша) лічыць неабходным, каб члены ЦК ВКП(б) нават у тым выпадку, калі яны не з'яўляюцца дэлегатамі ад масовых партыйных арганізацый, прымалі ўдзел у работах усесаюзных партыйных канферэнцыяў з правам рашаючага голасу.

Сакратар Лепельскага раёнона партыі тав. Галава прапанава, каб у ЦК накомпартны, абкомах, гаркомах і райкомах былі створаны абаронныя аддзены.

Абмеркаванне тэзісаў даклада таварыша Жданова завячывае выступленне сакратара абкома КП(б) тав. Студана.

Устае на тэзісах даклада таварыша Жданова ў спрэчках выступілі 15 дэлегатаў.

З вялікім нахвненнем канферэнцыя пачала прынятае пісьмо члену партыі таварыша Сталіна Андрэю Александравічу Жданаву ў сувязі са сплёўшымся 48-годдзем з дня яго нараджэння.

РАДАСНАЕ, ЗАМОЖНАЕ ЖЫЦЦЕ КАЛГАСнікаў

МОЗЫР (Спец. нар. «Звязды»). На ранішнім пасяджэнні 26 лютага на партыйна-раённым сходы прымалі рашэнне аб тэзісах даклада таварыша Малацова на XVIII з'ездзе ВКП(б).

Іра і красавіца аб заможным жыцці калгаснікаў раскаваў у сваім выступленні старшыня сельгасаргелі «Прагрэс» Ельскага раёна, тав. Касенка.

— Партыя Леніна—Сталіна, — гаворыць тав. Касенка, — раскава шлях калгаснаму сялянству да заможнага жыцця. У нашым калгасе толькі ад адной малочна-тварынай фермы ў 1987 годзе атрымана даходу 18 тысяч рублёў, а ў 1988 — 43 тысяч рублёў. У мінулым годзе на асобных участках калгаснага поля атрымана ўраджай на 20 центнераў жыта з гектара, на 19 центнераў пшанцы, на 17 центнераў аўса і на 333 центнеры бульбы. Калгаснікі ў дастатку забяспечаны хлебам і прадуктамі.

— Лельчыцкі раён, — гаворыць тав. Сідаровіч, — быў самым адсталым у Беларусі. За годзі сталеінісмі пачаўся эн стаў незалежнасці. Сялянскія гаспадаркі калектывізаваны на 81 процант, створаны дзве МТС з дзесяцімак трактары, камбайны і іншыя сельгаспадарчыя машыны. Разам з ростам эканоміі выраста і культура. Барз у раёне налічваецца 63 найвышэй і сярэдня школы, 6 дамоў культуры, 5 хат-чыталень, 38 бібліятэк. Дэлегаты канферэнцыі тт. Рубчыч і Зайцаў у сваіх выступленнях гавораць аб вадках, якія стаяць у трэцім пяцігоддзі перад Палескай вобласцю. На плане трэцім пяцігоддзі ў вобласці намятаецца асушыць 100 тысяч гектараў балот, асабіч 41 тысяч гектараў новых зямель, намятае механізаваць лесараспрацоўку, пабудавач у раёнах рад цагляных і царапічных заводаў і іншых прадпрыемстваў. Вялікі машынаметы ў трэцім пяцігоддзі намятаюцца ў галіне будаўніцтва дарог.

На вярочным пасяджэнні 26 лютага закончыліся спрэчкі на докладу тав. Маркіна аб тэзісах даклада таварыша Малацова на XVIII з'ездзе ВКП(б).

Устае ў спрэчках выступілі 21 чалавек.

Канферэнцыя прыняла рэзалюцыю, у якой аднадушна адорыла тэзісы даклада таварыша Малацова.

Над бурныя апладысменты дэлегаты канферэнцыі прынялі прывітаннае пісьмо галаве совецкага ўрада Вячаславу Міхайлавічу Малаву.

Канферэнцыя прадаўжае сваю работу ў НАЛІМАГА.

ГІГАНЦКІЯ ПЕРАМОГІ СОЦЫЯЛІЗМА

ГОМЕЛЬ (Нар. «Звязды»). На вярочным пасяджэнні 26 лютага канферэнцыя заслухала даклад сакратара абкома КП(б) тав. Жыжэнкова аб тэзісах даклада таварыша Малацова на XVIII з'ездзе ВКП(б).

— Прайшоўшыя сходы партыйных і раённых партыйных арганізацый, раённых і гарадскіх канферэнцыяў па абмеркаванні тэзісаў даклада таварыша Малацова і Жданова з'явілі яркай дэманстрацыяй адзінства і згуртаванасці большавіцкай вобласці ў раёне сталеініскага Цэнтральнага Камітэта і вайскага Сталіна.

Тав. Жыжэнкова на яркіх прыкладах росту прамысловасці, культуры Гомельскай вобласці паказаў гіганцкія перамогі, якія атрымала наша краіна ў другой сталеініскай пяцігодцы. Тав. Жыжэнкова падкрэслівае, што задачы, пастаўленыя ў трэцім сталеініскай пяцігодцы, абавязваюць кожнага камуніста і непартыйнага большавіца змагацца за поўную ліквідацыю выніку шкідлівасці, за выкрысці да напня традыцыйна-бухарыскай і нацыяналістычнай бандытаў.

— Гаранты выканання плана трэцім сталеініскай пяцігодкі, — гаворыць у заключэнне тав. Жыжэнкова, — з'яўляюцца гатоўнасць працоўных напая краіны, пад кіраўніцтвам ВКП(б) і вайскага Сталіна змагацца за поўнае таржаштва камунізма.

Пасля даклада разгарнуліся аживленыя спрэчкі. Дэлегаты канферэнцыі аднадушна адорылі тэзісы даклада таварыша Малацова на XVIII з'ездзе ВКП(б). Усе выступленні былі пранікнута бязмежнай любоўю да вайскай партыі Леніна—Сталіна, гатоўнасцю пад кіраўніцтвам сталеініскага Цэнтральнага Камітэта партыі змагацца за

паспяховае выкананне планаў трэцім сталеініскай пяцігодкі.

— Тэзісім даклада таварыша Малацова, — гаворыць сакратар Кармянскага раёнона партыі тав. Маўчанскі, — з'яўляюцца дакументам сувэтаніста-гіганцкага значэння, вынікаючы з сэрцы мільянаў працоўных паўчыі законнай гордасці за нашу радзіму, глыбокую веру ў поўнае таржаштва камунізма. Тав. Маўчанскі раскавае аб велізарным палітычным уздыме сярод працоўных у сувязі з абмеркаваннем тэзісаў даклада тт. Малацова і Жданова.

Аб велізарных перамогах чыгуначнага транспарта за дзве сталеініскае пяцігодкі і гіганцкім размаху яго развіцця ў трэцім пяцігоддзі гавораў начальнік Беларускай чыгуны тав. Некрасаў.

Тав. Крупадзёраў — машыніст-краванасоўскі руху, які разгорнут на транспарце ў сувязі з падрыхтоўкай да XVIII з'езда ВКП(б).

— У перад'свадзкіх саборніцтвах, — гаворыць тав. Крупадзёраў, — на сваім паравозе я абавязваю давесці тэхнічную скорасць да 60 кілометраў. Свае абавязавальнасці з часцю выконваю. Дымамі я падыў позад вагой 2.015 тон замест 1.100 тон па калыду Гомель—Жлобін без астанаўкі для папаўнення вадкаю, зэканомяўшы 40 мінут.

Тав. Казімару (сакратар Рэчыцкага РК КП(б)Б) унёс прапанава аб пабудове ў Васілевічах на тарыяных місцах раённай электрастанцыі, якая будзе забяспечваць электраэнергіяй раёны Гомельскай і Палескай вобласці.

Канферэнцыя пачала прывітаннае тэлеграму тав. Н. К. Круцкай у сувязі з 70-годдзем з дня яго нараджэння.

Сёння канферэнцыя прадаўжае сваю работу.

БЯЗМЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ ДА СВАЁЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

МАГІЛЕЎ. 26 лютага. (Спец. нар. «Звязды»). З вялікім уздымам, па-дэдушам абмяроўвалі дэлегаты партыйнай канферэнцыі тэзісы даклада таварыша Малацова на XVIII з'ездзе ВКП(б). Кожнае выступленне было пранікнута бязмежнай любоўю да сваёй соцыялістычнай радзімы, да партыі Леніна—Сталіна.

Першым у спрэчках выступіў сакратар Магілёўскага гаркома партыі тав. Шуб. Ён гавораў аб вялікім палітычным і вытворчым уздыме, з якім сустрэлі працоўныя горада тэзісы даклада таварыша Малацова аб трэцім сталеініскай пяцігодцы. Тав. Шуб прывяў яркія прыклады разгорвання сталеініскага руху, соцыялістычнага саборніцтва на прадпрыемствах горада па дастойную сустрэчу XVIII з'езда ВКП(б).

Другую частку свайго выступлення тав. Шуб прысвячае рэканструкцыі гора Магілёва. З кожным днём расце абласны цэнтр-гор. Магілёў. Воляю большавіцкай гэта ў мінулым захвалены губернскай гарадок з дзесяткамі церкваў і мільянераў дамоў, парскія стаўкі, чыноўніцтвам і духавенствам у корані змянае сваё аблічча. За годзі двух сталеініскай пяцігодкі на былых пустырах вырасілі велізарныя новыя карпусы швейнай фабрыкі, трыбульня завода, аўтармавазда, коаспрацоўчага завода і інш. Але гэта толькі пачатак. Магілёў у найкарапейшым тэрмі навінен стаць пералавым соцыялістычным горадам БССР.

— Тэзісім даклада таварыша Малацова, — гаворыць дэлегат тав. Каванюка, — гэта гістарычны дакумент, які выхадзіць з умацавання магутнасці вайскага Советскага Саюза.

Кожны з выступаўшых гавораў аб радзімым жыцці, аб перамогах соцыялізма, які трымае ўвайшоў у быт працоўных напая радзімы.

На трыбуне—самы старэйшы па ўзросту дэлегат — 67-гадова тав. Луцін.

— Партыя Леніна — Сталіна, гаворыць ён, вывела працоўныя масы нашай краіны з галечы, цемры і беспраўя на светлы, радасны шлях. Паспяховае выкананне плана двух сталеініскай пяцігодкі ў корані змяніла аблічча нашай соцыялістычнай радзімы. Грандыёзныя планы зямляюцца ў трэцім сталеініскай пяцігодцы. Тэзісім даклада таварыша Малацова на XVIII з'ездзе ВКП(б) з'яўляюцца для ўсіх партыйных і непартыйных большавіцкай вайскай праграмай дзейнасці.

Значнае месца ў выступленнях дэлегатаў займала пытанне аб шырокім

распаўсюджанні машынаметы і трактары, якія ўздымаюцца ў перад'свадзкіх саборніцтвах, штодзённым перакультываючы, вору, выпрацоўкі на работу трактараў.

— Гэтыя сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіццём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна склаўшыхся тут галі прамысловасці, пабудаваны першакласныя заводы складала і дакладнага машынабудуўніцтва, прадпрыемствы электратэхнічнай прадукцыі, заводы асноўнай хіміі і інш.

— Дзве сталеініскае пяцігодкі ўжо зрабілі карэнныя змяненні ў размяшчэнні прадукцыйных сіл СССР. У старых прамысловых раёнах, выконваючых ролю апарнай базы індустрыялізацыі і тэхнічнай рэканструкцыі гаспадаркі краіны, пачаў развіцём тэкстыльных і іншых гістарычна скла

НАВЕСЦІ ПАРАДАК У ЛЯСАХ КАЛГАСАЎ

Пастановам СНК ССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня 1937 г. калгасам нашай рэспублікі перададзена з лесу дзяржаўнага і мясцовага значэння 490.000 гектараў лесных угоддзяў. Гэта-ж пастанова ўскладала на калгасы адказнасць за захаванне дзяржаўных лесных карыстання і лесажываўлення ў лесах, якія знаходзяцца ў іх вечным карыстанні.

Наксамем БССР абавязан быў арганізаваць пры наркамаце групу па тэхнічным кіраванню выдзеленага гаспадары ў кіраванні лесах. Аднак да гэтага часу гэта група не арганізавана і тэхнічнае кіраванне калгаснымі лесамі пачынае на самапек. Ніжэй мы пазнаёмся з праблемай выкарыстання лесу і лесажываўлення на выдзеленах у рэспубліцы асобных калгасных наглядцаў драўляніцкае спецыяльнае лесу.

Разбарыма ў таксама на лес: колькі хочучы столькі і бяруць. Напрыклад, у калгасе «Большыя», Слуцкага раёна, некалькім калгаснікам адлучаючы сярэстасць дуб на цане 10 рублёў за кубаметр, у той час як дзяржаўная расценка — 49 р. 80 коп. за кубаметр. У калгасе імені Орджанікідзе, Слуцкага раёна, адлучаюць 3 пні бесплатна аднаасобніку.

Калгаснік Неумовіч з сельгасарцель «Рэвалюцыя», Слуцкага раёна, адлучае сабе ўчастак калгаснага лесу ў 0,20 га, з якой сам адлучае лес другім калгаснікам. Гэты-ж калгаснік мае прысядзібны ўчастак каля 0,70 га.

У калгасе Брагіноўскага раёна — «Парыжская коммуна», «Верны шлях», «Трэці рашаючы» калгаснікі і аднаасобнікі самавольна высякаюць лес, і ніхто іх за гэта не прынямае да адказнасці.

Районныя арганізацыі амаль не вядуць барацьбы з такімі недапушчальнымі з'явамі, а, наадварот, — часам заахвочваюць. Так, у калгасе імені Леніна, Парыжскага раёна, з дазволу прадзімнага райвыканкома адлучаюцца і прадана Асіповіцкаму райкамбінату, без санітарнага агляду, калгасніку 198 самых буйных і каштоўных дрэў.

Ахова лесу ад самавольных парубак паставлена вельмі дрэнна. Лесарушнікі актыўна не афармляюцца, а там, дзе і афармляюцца, то мер барацьбы з лесарушніцтвам не вядзецца. Так, у калгасе «Вольная праца», Хойніцкага раёна, самавольна высячана 412 кубаметраў дрэўніны, на што лясным выдзелам складзена 366 актаў. Аднак акты згублены, і ні адзін з іх не накіраваны ў суд.

Усё гэта адбываецца таму, што лясная ахова ў калгасе не падрыхтавана. Аб правільна выдзелена лясной гаспадары старшнін калгасу ніхто не інструкутуе. Не гледзячы на вялікую каштоўнасць перададзена лесу калгасам, учоту расходаў лесу, учоту вырабачым сум ад іх не вядзецца, у калгасных і гаспадарчых справах калгасу гэта не адбываецца.

Калі ў далейшым будзе далучана такая эксплуатацыя калгасных лесу, яны будуць знішчаны. Па даных Наркмаста БССР, за 1938 г. план лесажываўлення работ па пасеву і пасадзе ў лесах калгасу выканана на 34,7 проц., і на 22 раёнах — Брагінскаму, Горакіцкаму, Чэрвеньскаму і інш. — не пасаджана лесажываўлення ні аднаго гектара. Тэхнічныя правілы вытворчасці лесажываўлення работ не захоўваюцца, з-за чаго санітарнае становішча лесу таксама не забяспечана.

Пара навесці сапраўдны гаспадарчы парадак у лесах калгасу.

А. КРУГЛІК.



Малочна-тварыная ферма калгаса «Юны мир», Дзяткаўскага раёна, які арганізавана жыллятам на ўдзельніцтва сельгасаснадарчых выдзелу, дала калгасу вялікія прыбыткі. Ад лясной буржуйнай каровы за 1938 г. у сярэднім выдзелі 180 літраў малака. На ф. Ю. М. К.: дзяржа Лідэ Беларускай рэспублікі, якая дала 2.800 літраў малака. Фото Я. Саванчыка.

Шэфства РАБОТНИКАЎ МАСТАЦТВАЎ НАД САМАДЗЕЙНАСЦЮ

27 снежня мінулага года ў адказ на заклік дэпутата Вярхоўнага Савета ССР народнага артыста ССР ордынаса І. М. Маскіна і дэпутата Вярхоўнага Савета РПСР народнай артыстка ССР ордынаса В. В. Барсавай аб арганізацыі шэфства над самадзейнасцю груп мастацтваў мастацтваў горада Менска выступіла са зваротам да ўсіх работнікаў мастацтваў БССР, у якім заклікала шырока разгарнуць сацыялістычныя спарыянты па акаванню ўсёмарнай дапамогі мастацкай самадзейнасці як у горадзе, так і на сяле.

Рад выдучых работнікаў мастацтваў Менска ўключыўся ў гэту пачэсную работу і канкрэтна ажыццявіў шэфства. Народны артыст БССР В. Вялічкіны шэфствуе над самадзейным драматычным калектывам клуба будаўніцка. Пад яго наглядом разрабачаў паставы п'есы «Рэвалюцыя». Заслужаны артыст БССР М. Зорка шэфствуе над драматычным калектывам клуба заводшчыні Бараньшанскай, заслужаная артыстка БССР Л. Раўжыцкая — над калектывам клуба імені Сталіна. Рад таварышам узялі шэфства над раённымі самадзейнымі калектывамі. Дашчэ Беларускай кансерваторыі тав. Рыбік ужо двойчы выязджаў для аказання канкрэтнай дапамогі джаз-аркестру аршыскага клуба чыгуначнікаў; кампазітар Іванюк наведваў музычныя калектывы навукоўцаў фабрыкі «Безушый» (Гомель) і інш.

Аднак рад таварышам, якія ўзялі на сябе абавязанні, усё яшчэ не аказалі ніякай практычнай дапамогі падшэфным самадзейным калектывам.

Для хутчэйшай арганізацыі гэтай важнейшай справы Дом народнай творчасці БССР гэтымі днямі правёў нараду кіраўнікоў буйнейшых самадзейных калектываў рэспублікі, на якой пазнамілі прымаўшых таварышам у характарам і формам шэфства.

Пасля нарады кіраўнікі калектываў мастацкай самадзейнасці наведлі меншых тэатральных устаноў, пазнаміліся з імі і ўмовілі аб канкрэтных сустрэчах на месцах мастацтваў мастацтваў з удзельнікамі мастацкай самадзейнасці.

ЯК НЕКАТОРЫЯ ПРОФСАЮЗЫ АДНОСЯЦА ДА СКАРГ ПРАЦОЎНЫХ

Праверкай, праведзенай у ЦП саюза работнікаў дзяржаўнага (в. а. старшнін тав. Фрадкіна), выяўлены абуральныя факты бяздушных адносін да скарг працоўных.

Большасць паступаючых у ЦП саюза скарг механічна перасылаецца ў ніжэйшатажныя профсаюзнае арганізацыі, і далейшым ісам і работнікі ЦП саюза не цікавяцца. Ніжэй мы пазнаёмся з боку ЦП саюза за разглядам перасланыя скаргі няма.

Кінігі скарг у магазінах перапоўнены скаргамі працоўных на дрэнную работу гандлёвай сеткі, парушэнні прыняццяў саветскага гандлю і іншых агітасі. Але іх часта ніхто не чытае. Не цікавяцца імі і Наркамгандль БССР, і ЦП саюза работнікаў дзяржаўнага.

Работнікі ЦП саюза не толькі не вядуць рашучай барацьбы з бюракратызмам і валакітай, але самі паказваюць узоры бюракратызму адносін. Вось характэрныя факты.

Работніца прылаўка М. А. Тункель (Бабурыск) 18 верасня 1938 г. звярнулася ў ЦП саюза работнікаў дзяржаўнага са скаргам на няправільны перавод яе на іншую работу. Бабурыскі райком саюза работнікаў дзяржаўнага, куды спачатку звярнулася Тункель, паставіўшы аднавіць яе на рашэйнай рабоце, але дырэктар Промгандлю не выказаў гэтай паставы. 25 верасня ЦП саюза прашла паставы дырэктару Промгандлю аднавіць Тункель на рашэйнай рабоце. Але і на гэты раз дырэктар аказаўся непакітным. Тункель зноў звярнулася ў ЦП саюза, і 4 кастрычніка ЦП дало ўказанне старшніні Бабурыскага райкома саюза аб перадачы справы ў нарсуд.

Аднак старшнін райкома саюза т. Лапынскер раштам чымусьці аднавіць першае рашэнне прадзімнага райкома і заклікаў з пераводу Тункель на другую работу, прычым растлумачыў, што яна пераводзіцца, як... добры работнік, для ўмацавання работы. Тункель паліла трэцюю заяву ў ЦП саюза, у якой паўнамоцна абярае дапамогу тлумачэння райкома саюза, указваючы, што перавод выклікае толькі жаданнем пазавіцца ад яе і што па месцу новай работы ёй не захоўван сярэдні заробатак. Стар-

шнін райкома саюза, — скардзілася т. Тункель, — не хоча нават разгаварваць.

Што-ж робіць ЦП саюза? Яно нічога ініцыяты не прыдумала, як толькі (у які раз!) прапанавала старшнін райкома ўрагуліваць гэта пытанне. Так срадуліраваць пытанне і да гэтага часу.

Работнік спірта-вадочнага магазіна Е. В. Шуштарман яшчэ ў 1937 годзе звярнуўся ў ЦП саюза работнікаў дзяржаўнага з просьбай аб аказанні яму дапамогі ў пасылцы на лясчэне, як хвората туберкулёзам. Заява Шуштармана на працягу двух год перасылалася ў ЦП саюза работнікаў дзяржаўнага ў ЦП саюза работнікаў спірта-вадочнай прамысловасці і назад. Паміж кіраўнікамі гэтых профсаюзаў ужо два разы вядзецца «прычына-поява» вядомасцяў спрэчка: хто павінен дапамагчы члену профсаюза Шуштарману? Заява Шуштармана да гэтага часу так і не вырашана.

Такое ж становішча з разглядам скарг працоўных і ў ЦП саюза работнікаў лесажываўлення (старшнін т. Ясквіч). Іншыя Горакіцкага тэста Сучко ў пачатку 1937 года быў абнавіўшы ў зусім бясшэфства знят з работы. Сучко паводу скаргу ў ЦП саюза работнікаў лесажываўлення, але толькі праз год — 27 люта 1938 года — ЦП камандырава на месца свайго работніка для правяркі скаргі Сучко. 13 сакавіка 1938 года прадзімна ЦП саюза вынесе нарэшце рашэнне — звальненне Сучко прымавана няправільным, адначасна, што Упраўленне лесахавы на працягу года прадэманстравала над ім, адмаўляючы ў прадэманстраванні работы. Аднак, замест таго, каб аднавіць Сучко на рашэйнай рабоце, ЦП прапанавала скарыстаць яго на другой. Мытарствам Сучко не сымніліся. А ЦП саюза не правяраў выканання прыняцця ім рашэння, і ўрэшце — Сучко атрымаў работу толькі ў жніўні мінулага года.

Усё гэтыя факты сведчаць аб тым, што бюракратызм і валакітай яшчэ гніздуцца ў радзе профсаюзнага арганізацыі, што трэба сур'ёзна ўзяцца за змяненне гэтай гаспадары з'явы.

М. РЫПІНСКІ,
заг. бюро скарг Упраўленням
НСК пры СНК ССР па БССР.

Пісьмы ў рэдакцыю

НАВЕСЦІ ПАРАДАК У СТАЛОВАЙ

Барысаўскі дрэвапрацоўчы камбінат «Комінтэрн» мае сваю сталовую, якая абслугоўвае рабочых камбіната. Зусім вразумела, што залада дырэкцыі сталовай — стварыць усё ўмовы для бесперабойнай яе работы і культурнага абслугоўвання сталовых, забяспечыўшы рабочых танным і смачным абедам, энеліем і вясчарай. Сталовай лавіна ўдзяльце з сабе ўзр культуры і чыстаты.

Але не так тут абстаіць справа. У сталовай брудна, няўтульна, уборка тамішанія робіцца амаль перад самым абедам, і нават у час абедна, калі ў сталовай знаходзяцца наведвальнікі. Для таго, каб атрымаць абед, рабочым прыходзіцца траціць многа часу на чакаанне, пакуль яго абслужаць.

Меню, які правіла, у сталовай не вышываецца. А калі хто і зажажа адно блюда, то паводу зусім другое. Абслугоўваючы персанал груба абыходзіцца з наведвальнікамі.

Халодных закуск у буйфэ няма. Нават звычайныя булкі адсутнічаюць.

А кіраўніцтва камбіната не прымае ніякіх мер, каб падвысіць работу сталовай.

ПЯТРОЎСІ, ЧУБАРАЎ, ЯНВІОЧІ.

ЗАБЫТЫ ІНТЭРНАТ

Плошчаніцкая беларуская сярэдняя школа мае свой інтэрнат, у якім жывуць 28 вучняў. Адміністрацыя школы не старалася ў інтэрнаце ўмоў для нармальнай работы і вучобы вучняў. Інтэрнат дырэктарам школы і пастаяннымі калектывам пакінут на волю лёсу.

Ніякага нагляду за жыццём вучняў няма. У інтэрнаце антысанітарна, холад. Вучні рыхтуюць урокі сельчан у паліце. Асветніцкі інтэрнаце пікульшанае, памяшканне прыбраўша нерэгулярна. Вразумела, што ўсё гэта адбываецца на неапыянацы вучняў.

Вучні звярталіся са скаргам ў рэдакцыю раённай газеты, але яна не дапамагла ім.

КОМСАМОЛЕЦ.

НЯЎТУЛЬНАЯ СТАНЦЫЯ

Выключная ўвага ўдзялення стварэнню культурных умоў для пасажыраў на чыгуначных станцыях. Для гэтых мэт адшукваюцца вялікія сродкі. Станцыі павінны ўдзяльце з сабе ўзр чыстаты, культуры і санітарыі.

Але не так абстаіць справа на станцыі Дашаўка. У памяшканні холадна, сыр, цяжка паветра з пахам гнілі б'е ў нос... Ды і не дзіва, бо падложае вялікая многа смецця, мясена падлога рэдка. У мтах акажоні сродка адміністрацыя загадала не паціль п'ячы.

Унутранае абсталяванне станцыі некультурнае. Тут нават няма ні аднаго партэра, лозунга і плаката. Купіць газету няма дзе, бо няма кіёка.

Проста зямляецца, як гэта кіраўніцтва станцыі роўнадушна адносіцца да такіх агіднасцей.

І. СЯЛІЦІ.

Самуахіліцы ад гэтай справы і Упраўленне лесахавы значэння і Беларускае Упраўленне лесахавы. А пастановам Саўнармама БССР ад 27 лістапада 1937 г. ім было даручана рабіць інвентарызацыю і ўдкладненне гадавога прыросту ў калгасных лесах.

Не лепш абстаіць справа з кіраваннем калгаснымі лесамі ў раёнах. Прадзімджанія па штату раёна лесажываўлення і культурнага кіравання не ўдкладзены (Жлобін, Глуск, Брагіна і цэлы рад іншых раёнаў).

Адзюль, які рэзультат, алвод плочыць, падлічваючы вырубцы ў калгасных лесах, не праведзены, і лес сяжуч як пачапа. У такіх раёнах, як Слуцкі, Хойніцкі, Чачэрскі, адвоцы лесасека ірвавалены ў натуре, але з-за адсутнасці кантролю калгасны секцы лес у некалькі раз больш гадавога прыросту.

Так, у Хойніцкім раёне ў 1938 г. выдзелена калгасамі 9.000 кубаметраў дрэўніны замест 5.331 ком. паводу плана. Калгас «Завет Леніна» гэтага раёна в 197,78 га перададана яму лесу вышак каля 40 гектараў з сярэньзаснага насаджэння і маладняка.

Калгас «Трактар», Будакашалеўскага раёна, высек каля 60 проц. перададзена яму лесу. Такое ж становішча ў калгасе імені Сталіна і «Рассвет», Жлобінскага раёна. У калгасе «Х-гольдзе Кастрычніка» гэтага раёна лес высякаецца не толькі калгасам, але і аднаасобнікам, якія прадложаць дрывы на рынку па спекуляцыйных цанях.

Паліраўнік нумаранці волюску драўніны ў калгасе не вядзецца, і волюску лесу праводзіцца без усяякага ўчоту, без дазволу агульнага схода калгаснікаў, па асобных запісках старшнін калгасу, чым парушаюцца статус сельгасаснадарчай арцелі. У пераважнай большасці лес калгаснікам адлучаецца бесплатна, а ў выпадках пільнага волюску існуе поўная не-

разбарыха ў таксама на лес: колькі хочучы столькі і бяруць. Напрыклад, у калгасе «Большыя», Слуцкага раёна, некалькім калгаснікам адлучаючы сярэстасць дуб на цане 10 рублёў за кубаметр, у той час як дзяржаўная расценка — 49 р. 80 коп. за кубаметр. У калгасе імені Орджанікідзе, Слуцкага раёна, адлучаюць 3 пні бесплатна аднаасобніку.

Калгаснік Неумовіч з сельгасарцель «Рэвалюцыя», Слуцкага раёна, адлучае сабе ўчастак калгаснага лесу ў 0,20 га, з якой сам адлучае лес другім калгаснікам. Гэты-ж калгаснік мае прысядзібны ўчастак каля 0,70 га.

У калгасе Брагіноўскага раёна — «Парыжская коммуна», «Верны шлях», «Трэці рашаючы» калгаснікі і аднаасобнікі самавольна высякаюць лес, і ніхто іх за гэта не прынямае да адказнасці.

Районныя арганізацыі амаль не вядуць барацьбы з такімі недапушчальнымі з'явамі, а, наадварот, — часам заахвочваюць. Так, у калгасе імені Леніна, Парыжскага раёна, з дазволу прадзімнага райвыканкома адлучаюцца і прадана Асіповіцкаму райкамбінату, без санітарнага агляду, калгасніку 198 самых буйных і каштоўных дрэў.

Ахова лесу ад самавольных парубак паставлена вельмі дрэнна. Лесарушнікі актыўна не афармляюцца, а там, дзе і афармляюцца, то мер барацьбы з лесарушніцтвам не вядзецца. Так, у калгасе «Вольная праца», Хойніцкага раёна, самавольна высячана 412 кубаметраў дрэўніны, на што лясным выдзелам складзена 366 актаў. Аднак акты згублены, і ні адзін з іх не накіраваны ў суд.

Усё гэта адбываецца таму, што лясная ахова ў калгасе не падрыхтавана. Аб правільна выдзелена лясной гаспадары старшнін калгасу ніхто не інструкутуе. Не гледзячы на вялікую каштоўнасць перададзена лесу калгасам, учоту расходаў лесу, учоту вырабачым сум ад іх не вядзецца, у калгасных і гаспадарчых справах калгасу гэта не адбываецца.

Калі ў далейшым будзе далучана такая эксплуатацыя калгасных лесу, яны будуць знішчаны. Па даных Наркмаста БССР, за 1938 г. план лесажываўлення работ па пасеву і пасадзе ў лесах калгасу выканана на 34,7 проц., і на 22 раёнах — Брагінскаму, Горакіцкаму, Чэрвеньскаму і інш. — не пасаджана лесажываўлення ні аднаго гектара. Тэхнічныя правілы вытворчасці лесажываўлення работ не захоўваюцца, з-за чаго санітарнае становішча лесу таксама не забяспечана.

Пара навесці сапраўдны гаспадарчы парадак у лесах калгасу.

А. КРУГЛІК.

БОЛЬШ УВАГІ ІДЭЙНА-ПАЛІТЫЧНАМУ ВЫХАВАННЮ РАБОТНИКАЎ ГАНЛЮ

Два год таму назав магазін № 15 Менгорпрамгандлю быў адкрыты і адсталы і запущаны. Калі трэба было дзе-небудзь прысці прыклад магазіна, які зрывае выкананне плана, то названна фігураваў магазін № 15. Калі гаварылі аб граві, бескультур'і, то зноў указвалі на гэты магазін.

У пачатку 1937 года дырэцыя Менгорпрамгандлю накіравала мяне, як станаўніка, ў гэты магазін. Некалкі дзён да нас прыслалі новага закладчыка — тав. Хургель, якая была выдучана на гэту пасаду таксама як лепшы гаспадары.

З першага ж месца наш магазін зусім пераўтварыўся. Мы пачалі тагачасна прынялі яго ў парадак, ацэпілі абсталявалі вітрыны, выкалі тавар на полках так, каб ён усё быў відаць пакупніку. Завалі ў магазін поўны асартымент пасудзіна-гаспадарчых тавараў ад самых дробных — фіскачкі, прымунай іголькі і т. д. да чыстых сервізаў у 200 і больш рублёў.

Рэзультатам выявіліся даволі хутка. Мы ў гэты-ж месяц перавыканалі план тавараабароту, і з таго часу не было ўжо ні аднаго выпадку, калі-б мы не выканалі плана на 130—150 проц. Які старшая прадзімшчыца, я пачала гутарыць з пакупнікімі, цікавіцца іх запатрабаваннямі. А раней у гэтым ма-

тавіце пакупнікі быў прадэманстраваны самоу сабе. Зойдзе, пастыць, паглядзіць — і пойдзе ні з чым. Цілер, у якім больш уважлівых адносін да спажываў, у нас павялічыў круг пастаянных пакупнікоў.

Рыхтуючы дастойную сустрэчу XVIII з'езду нашай роднай большышкі партыі, калектыв работнікаў магазіна ўзяў на сябе абавязанства выкаліць да 10 сакавіка не менш 95 проц. «квартальнага плана тавараабароту».

Трэба сказаць, што Менгорпрамгандлю і профсаюз работнікаў дзяржаўнага зусім недастаткова клопаліцца аб культурным аднаўчэнні станаўнікаў, аб іх ідэйна-палітычным выхаванні.

У нас няма нават кутка, куды-б можна было ў час перапынку і пасля работ зайсці пачытаць газету або паслухаць гутарку, лекцыю Клуб наш прадуце гурна.

Такое становішча зусім недапушчальна. Трэба дапамагчы станаўнікам ісім работнікам гандлю павысіць іх культуру і ідэйна-палітычны ўзровень, стварыць ім умовы для вучобы і для карыснага і культурнага аднаўчэння пасля рабочага дня.

З. А. НЕВЯДОМСКАЯ,
старшая прадзімшчыца магазіна
№ 15 Менгорпрамгандлю.

ПАДРЯХТОЎКА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ КАДРАЎ

ШПЕЛЬ. (Спец. нар. «Звязды»). Шырокая мясы калгаснікаў раёна авалопляюць аграагатацыйнымі ведамі. За вімовы перыяд вучобы будзе ахоплена каля 4 тысяч чалавек. Зараз у 33 калгасе, дзе ўвядзены правільныя севаратары, тры разы ў месяц праводзіцца заняткі ў аграагатацыйных і заагатацыйных гуртках. Кожны гурток наведваюць 25—40 калгаснікаў. Заняткі праводзіць 17 аграамаў і 11 заагатацыйкаў і ветэрынарных урацоў.

У калгасе «Пагранічнік» аграама тав. Геут правёў тры заняткі. Добра арганізавалі вучобу ў гуртках аграама тт. Лугаўцоў, Хрысцін, Серакоўцаў, ваятэхнікі тт. Мельнік і Фуктэвіч.

Пры раённай калгаснай школе прадуць месечныя курсы салаволаў-гараднікаў, на якіх займаецца 27 чала-

век. З пачатку лютага пачалі работу курсы старшнін калгасу ў ліку 60 чалавек, а таксама курсы брыгадзіраў-паліволаў.

На працягу лютага і сакавіка будуць праведзены курсы звычэйных сававаротаў, тры разы ў месяц праводзіцца заняткі ў аграагатацыйных і заагатацыйных гуртках. Кожны гурток наведваюць 25—40 калгаснікаў. Заняткі праводзіць 17 аграамаў і 11 заагатацыйкаў і ветэрынарных урацоў.

У калгасе «Пагранічнік» аграама тав. Геут правёў тры заняткі. Добра арганізавалі вучобу ў гуртках аграама тт. Лугаўцоў, Хрысцін, Серакоўцаў, ваятэхнікі тт. Мельнік і Фуктэвіч.

Пры раённай калгаснай школе прадуць месечныя курсы салаволаў-гараднікаў, на якіх займаецца 27 чала-

ГЕНІЯЛЬНЫ ВУЧОНЫ І ВЯЛІКІ ПАТРЫЁТ

Проф. Д. А. МАРКАЎ


27 люта 1936 г. абарвалася жыццё Івана Петровіча Паўлава — вядомага вучонага, смелага эксперыментагара, пераконалага матэрыяліста, работы якога складаюць поўную эпоху ў развіцці фізіялогіі сучаснага прыродазнаўства. Сярод стваральнікаў сучаснай навуковай фізіялогіі і асновалажнікаў эксперыментальнай медыцыны імя Івана Петровіча Паўлава віхаюць зусім асобным блескам.

Шырокую навуковую вядомасць І. П. Паўлаў набыў, галоўным чынам, сваімі даследаваннямі ў галіне фізіялогіі страваварання, трафічных функцый нервовай сістэмы (драўніцкіх працэсаў ітэтанія тых клетак, з якіх састаіць цела чалавека) і вышэйшай нервовай дзейнасці жывёл чалавека.

У якасці сусветнага вучонага Паўлаў быў прызнан у канцы 90-х гг. мінулага стагоддзя, калі ўжо былі апублікаваны яго вядомыя работы ў фізіялогіі страваварання, прымушана павялічана будаванне і абгрунтаванне усю днагэтыку хвората чалавека.

У 1898 г. навуковае таварыства Мексікі першым прыслала І. П. Паўлаву дыплом чачотнага члена. У 1904 г. Паўлаву была прысуджана вышэйшая навуковая прэмія Нобеля. І толькі да 25-годдзя яго навуковай дзейнасці Расійская Акадэмія навук прызнала яго сваім сапраўдным членам. Сярод вучоных Расіі Паўлаў быў адным з нобелюўскім лаўрэатам і тагачасным дыпломна ўдзяльнікам быў надрукаван на рускай мове.

У далейшым Паўлаў заняў палажэнне сярэдняга фізіялага свету сваім глыбінным прапанаваннем у галіну функцый вышэйшага і траўніцкага аддзела нервовай сістэмы — кары галаўнога мозга. Ён стварыў свой метад умоўных рэфлексаў, дазволіўшы фізіялогу падлічы да вучыцца тарчэйных працэсаў, разваражачаючых, перш за ўсё, у кортэкальных частках галаўнога мозга. Для таго, каб даць велізарны штуршок уперад усёй навуцы аб моз-



У напісаных акадэмікам Паўлавым двух кнігах «Дваццацігоддзевы вопыт» і «Лекцыі аб рабоце вялікай поўнараў галаўнога мозга» падлучаны яго эксперыментальныя паўранні ў з'яўленні напрамку і ў захаванай формі ізаляцыі тых фактаў, якія мы цяпер маем у вучыцца аб вышэйшай нервовай дзейнасці жывёл і часткова чалавека.

У сучасны момант можна сказаць, што вучанне Паўлава аб умоўных рэфлексах атрымава поўнае прызнанне ў аўтарытэтных вучоных усёго свету, і ўжо ў 1925 г. амаль усе акадэмікі навукі і іншыя вучоныя таварыствы і ар-

ганізацыі Еўропы і Амерыкі сталі прысалаць акадэміку Паўлаву свае дыплумы, медалі і іншыя знакі ўвагі і пачэты.

У аснове таго шырокага прызнання, якое атрымаў навуковы заслугі Паўлава, ляжаць не толькі смеласць і пладатворнасць яго выдатных даследаванняў, але і арол барацьбы за высокую навуковую ідэялы, яго непахісная вера ў поўную перамогу навуцы над суверенем і містыцызмам.

З пункту гледжання агульнага прыродазнаўства, навуковую творчасць І. П. Паўлава можна вызначыць, як адзін з важнейшых і пладатворнейшых этапам у барацьбе за строга матэрыялістычнае разуменне прыроды. Калі Капернік знішчыў антрапамарфічны погляд у галіне пабудовы ўсялякай і ўказаў сапраўднае месца нашай планеты ў сонечнай сістэме, калі Дарвін зняў з чалавека хлуслівы арол бажэствапага паходжання і паставіў яго на аднаведную яму ступень у раду жывых істот, то Іван П. Петровіч Паўлаў заклаў тэорыю фізіялагічнай асновы правільнага разумення законаў вышэйшай нервовай дзейнасці. Паўлаў указаў і на істочныя адрозненні і на рысы палабства паміж фізіялагічнымі законам, кіруючымі дзейнасцю вялікай поўнараў мога жывёл і чалавека. Стварэннем новай гавы коркавай фізіялогіі Паўлаў разбуў апошні апагэў неўвучы — веру ў бесмертную душу чалавека, бо вучанне Івана Петровіча з'яўляецца магучай зброяй у барацьбе з ідэалізмам і папоўняючай у навуку.

Характэрна, што ў 1912 г. вядомы англіцкі фізіялаг Шэрынгтон сказаў Паўлаву: «Вашы ўмоўныя рэфлексы ў Англіі дель і будучы моц дасягнута, таму што пачахнуць матэрыялізм». І яшчэ наўдана акадэмік Паўлаў павінен быў прызнаць, што

для многіх ён «з'яўляецца вельмі олыбнай персонай». Гэта толькі таму, што ў сваёй рабоце ён строга прытрымліваўся аб'ектывных мэтаў і рашуча выступав супрць уяўлення ідэалістычных разуменняў у вучыцца аб «паўдзіннае жыццё».

У даследчай рабоце Паўлаў быў цыяніцкі і патрабавальны як да сябе, так і ў адносінх да сваіх супрацоўнікаў. Некаторыя рысы яго характэрна знайшлі адлюстраванне ў навуковай рабоце. Гэта — металычнасць, паслядоўнасць, скромнасць, навуковая чэснасць. Іван Петровіч заражаў усіх акружаючых бадрасцю, энергіяй і энтузіязмам.

Вос 19 ліпеня 1912 года. Вядомы Кембрыдж. Дзень пасвячэння ўдкраты навуцы прыехаўшых замежных вучоных. Сярод іх І. П. Паўлаў, ужо тады прызнаны старэйшым фізіялагам свету. Вос я ўспамінаў аб выдатным дні ўнавоўвання І. П.

ЗАЯВА ПАЛКОЎНІКА ЛІСТЭРА

ПАРЫЖ, 25 лютага. (ТАСС). Газета «Се суар» публікуе гутарку а палкоўніка Лістэра.

«За грашай б'еце людзі, — заявіў Лістэр, — якія пасля двух у палавінах год барацьбы іспанскага народа нічога не зразумелі ў тым, што азначае наша барацьба. Гэтыя людзі лічаць, што мы знаходзімся ў адчайным становішчы і не памыліліся ні аб чым іншым, як памерці, прадаўшы па магчымасці даражэй наша жыццё.

Не! Мы аналізуем абстаноўку і, усё ўважаючы, лічым, што, не гледзячы на велікі буйныя затрудненні, мы можам прадаўжаць супраціўленне, можам змагацца і перамагчы.

«Я ведаю народ сваёй краіны, — прадаўжае Лістэр. — Я сам з'яўляюся

сынам народа і ведаю, чаго можна ад народа чакаць. У нашай вайне ёсць такія прыклады, як абарона Мадрыда. Мы не мелі зброі ў лістападзе 1936 года. Супроць нас выступала дысцыплінаваная армія з усім узбраеннем сучасных войск. Увесь народ падняўся, і Мадрыд быў выратаваны.

Зразумела, іспанскі народ многа пакутаў. Два з палавіна года — гэта вялікі тэрмін. Аднак, не гледзячы ні на што, баявы дух насельніцтва высокі; гэта аўсім не дух паражэння; гэта дух перамогі. Наша армія на цэнтральным фронце дастаткова моцная і не баявы дух вельмі добры. Яна гатовая і будзе прадаўжаць супраціўленне столькі часу, колькі патрабуецца.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 26 лютага. (ТАСС). Як паведамляе агенства Гаваа, артылерыя існае ў Інтэрвенту ў ноч на 26 лютага абстрэльвала паўднёвыя кварталы Мадрыда.

Ландэнт агенства Гаваа у паведамленні з Мадрыда адзначае высокі маральны стан усяго насельніцтва горада. Карэспандэнт піша, што ўсе партыі і ірэфавыя арганізацыі ўсяляк дапамагаюць ураду арганізаваць абарону.

ПАРЫЖ, 26 лютага. (ТАСС). Карэспандэнт агенства Гаваа у паведамленні з Мадрыда адзначае высокі маральны стан усяго насельніцтва горада.

ІТАЛІЯНСКІ УРАД ЗАГАДАЎ ІТАЛІЯНЦАМ ПАКІНУЦЬ ФРАНЦЫЮ

ЛОНДАН, 25 лютага. Па паведамленню агенства Брышлі знятае прэс, па падставе вестак, атрыманых у Рыме з добра інфармаваных крытў, італьянскі

Урад загадаў усім Італьянцам, прамысловым ва Францыі, у найкарэйшы тэрмін пакінуць французскую тэрыторыю.

ПАСЯДЖЭННЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ ДЭПУТАТАЎ

ПАРЫЖ, 25 лютага. (ТАСС). На ўчарашнім пасяджэнні палаты дэпутатаў за прапанову ўрада аб адтэрмінуванні абмеркавання запісаў адносна прызначэння дэ-юре «ўрада» мясцінкі галасавала 823 дэпутаты. Супроць прапановы ўрада галасавалі 261 дэпутат, а імяна: усе дэпутаты-камуністы і сацыялісты, 12 дэпутатаў, належачых да «сацыялістычнага і рэспубліканскага саюза», 6 дэпутатаў «незалежнай левай групы» і 15 дэпутатаў радыкал-

соцыялістаў. 16 дэпутатаў устрымаліся ад галасавання.

Устрымаўся ад галасавання таксама і старшыняўрады на пасяджэнні Эдуард Эрнэ.

ПАРЫЖ, 26 лютага. (ТАСС). Агенства Гаваа распаўсюджвае паведамленне, у якім сцвярджаецца аб прадстаўчым адстаўцы прэзідэнта Іспанскай рэспублікі Асанья.

Сенатар Берар і Хордана падпісалі «Франка-Іспанскі дагавор»

ПАРЫЖ, 25 лютага. (ТАСС). Французскі сенатар Берар, які знаходзіцца ў Бургосе, набыў аб'ява каля поўдня апошні візіт «міністру замежных спраў»

генералу Хордана. У часе гэтага апошняга візіта Берар і Хордана падпісалі 3 дакументы, якія азначаюць так званы Франка-іспанскі дагавор.

Узмацненне Германскага націску на Чэхаславакію

ПРАГА, 26 лютага. (ТАСС). Учора, пасля сустрэчы прэм'ер-міністра Берана з лідэрам немцкай фашыскай партыі ў Чэхаславакіі Кундтам, было сфармулявана пазіцыя кабінета міністраў, прызначанае новым патрабаванням Кундта. Як вядома, Кундт лічы перавагу перагаворы з уладамі чэхаславакіі і выехаў у Берлін, адкуль вярнуўся з новым ультыматумам. Па інструкцыі Берліна, Кундт патрабуе, каб для немцаў, пражываючых у Чэхаславакіі (на афіцыйнай статыстыцы іх налічваецца 250 тыс. чалавек), былі створаны спецыяльныя суды і каб на работу яны размяшчаліся асобнымі арганізацыямі, якія падпарадкоўваюцца германскаму міністэрству працы. Аднай арганізацыяй «нямецкай меншасці» павіна быць нямецкая фашыская партыя (якая з'яўляецца філіялам германскай фашыскай партыі). Номіны павіны быць звалены ад службы ў чэхаславацкай арміі (уряд учора ўжо прыняў закон

па гэтым пытанню). Кіраўнік нямецкай фашыскай партыі ў Чэхаславакіі Кундт павінен быць увезены ў склад улада і мець надзвычайныя правы і т. п.

Берлін настойвае на хутчэйшай рарганізацыі ўрада Берана, неадкладнай адстаўцы генерала Сяровы, а таксама групы міністраў, адлюстроўваючых невадалоўнае прамысловых крытў Чэхаславакіі званымі націскам Германіі.

Новы патрабаванні Берліна носяць ультыматывы характар. Калчэткавы тэрмін выканання — 31 сакавіка. Гэтыя патрабаванні выклікалі трывожу ва ўрадавых крытў і ў кіраўніцтве партыі «нацыянальнага адзінства».

У сувязі з гэтым абнастаюцца супрацьчынныя ў кіраўніцтве партыі Берана.

Група Чэрны-Жылка патрабуе прыняцця ўсіх берлінскіх патрабаванняў. Магчыма, што ў бліжэйшы дні разравіцца ўрадавы крызіс.

Роспуск Фашыскай партыі ў Венгрыі

ПРАГА, 25 лютага. (ТАСС). Распарэджэннем венгерскага міністра ўнутраных спраў нацыянальна-соцыялістычнай партыі Венгрыі (так званая «сунгарысты» — венгерская гітлераўцы, унацхальствам Паласа) аб'яўлена роспуская партыя. Поведам да гэтага паслужыла правядзенае расследаванне вядомага нападку групы фашыстаў (членаў нацыянальна-соцыялістычнай партыі) на сінатогу. «Сунгарысты» в дні асвавання

партыі дзейнічалі па дырэктывах Берліна.

У мінулым годзе «сунгарысты» прабавалі арганізаваць пуч з мэтай захвату ўлады ў Венгрыі. Пасля можаёнскай канферэнцыі «сунгарысты» пры падтрыманні былога прэм'ер-міністра Імрэдзі разгарнулі шырокую антысемеіцкую прапаганду і тэрарыстычную дзейнасць.



Група хатніх гаспадынь г. Оршы — актыўныя абаронцы работы, машыч на два абаронныя апараты. НА ЗДЫМКУ (зверху направа) — першы рад Л. Н. Леўчына, Л. І. Родзіцельна — інструктар па ППХА, Н. Д. Агародніца і другі рад — М. М. Самойлава, Т. Кавалева, А. І. Раева, Е. А. Рудзіна і Ю. С. Казушкіна. Фото В. Я. Хейфіца (Фотакроніка ВЛТА).

Лёгкая прамысловасць БССР у 1939 годзе

Прадпрыемствы Наркмата лёгкай прамысловасці БССР (без галін Наркмацтэстыя) у гэтым годзе далучыліся да 335 мільянаў рублёў — на 16 мільянаў рублёў больш, у параўнанні з мінулым годам. Сюды ўваходзяць швейныя вырабы — на 161.000 тыс. руб., скура-абутковыя — на 99.200 тыс. руб., шыльныя вырабы — на 21.400 тыс. руб. і т. д.

Швейная прамысловасць выпусціць 1.133 тыс. шарыяных паліто і поўпаліто, 548 тыс. кашомаў, 876 тыс. пар брук, 53 тыс. плашчэй; 495 тыс. ба-

ваўяна-папярочных паліто і поўпаліто, 722 тыс. кашомаў, 702 тыс. пар брук, 607 тыс. плашчэй, на 17 мільянаў руб. больш.

Скура-абутковыя прадпрыемствы далучылі 6.600 тыс. пар рознага абутку. На швейскай фабрыцы «Прагрэс» уведзена пашывка малельнага жаночага абутку.

Шклозаводы рэзка павялічылі выпуск сартавой пасуды. Пампранца вытворчасць чулюк, насоў, вальна і т. д.

410 аўтамашын для медыцынскіх устаноў рэспублікі

Медыка-санітарныя ўстановы БССР атрымаюць у гэтым годзе 410 новых аўтамашын, у тым ліку 5 аўтабусаў для перавозкі санітарных хворых ад чыгуначных станцый да санітарных і назал, 5 легкавых «ЗІС» для абслухавання аддзяленняў хворых і 50 машын «М-1» для гарадскіх і раённых аддзяленняў хворых.

Машыны пачаў паступаць. Медыцынскіх устаноў рэспублікі ўжо адгружаны 26 грузавых машын, 8 «М-1» і адзін «ЗІС». Грузавыя аўтамашын атрымаюць Аграшчыца-Гарадзенька, Дзятлаўская, Тоняская сельскія больницы. «М-1» — Навабеліцкая поліклініка, Цэнтральны радзіальны дом у Менску, радзіальны дом у Ваўраўску і інш.

У гэтым-жа квартале для мікрабных санітарных станцый рэспублікі паступіць 10 аўтадшунарых установак.

Для забеспячэння аўтапаратмаў медыка-санітарных устаноў БССР будзе зрасходвана да 2,5 мільёна рублёў.

Маскоўскі ансамбль драмы ў БССР

У БССР прыехаў па гастролі Маскоўскі ансамбль драмы пад мастацкім кіраўніцтвам і пры ўдзеле народнага артыста Грузі, Армені і Азербайджана Ваграма Палазяна. 24 лютага ансамбль пачаў свае выступленні ў г. Томелі. У тэатры клуба імені Леніна адбыліся першыя спектаклі, у якіх пачынаў і па-майстэрску ролю Отэло выконваў Ваграм Палазян.

За час гастролі па БССР ансамбль паказаў нашаму глядачу рад п'ес і камедый класічнай заходняй драматургіі, у тым ліку творы Шэкспіра, А. Дюма і інш.

Ансамбль Палазяна — лепшы ансамбль драмы сучаснасці. Няма сумнення, што ён будзе цёпла сустрагні ў Менску і прыбудзе да канца месяца. Першую палавіну красавіка па-

Парань, дай закурим

Пасля ўрокаў 6 вучніў — дзяцей калгаснаў селгасарніі «Пролетарый» ва ўзросце 11—13 год — гулялі за вёскай у снежкі. Дзеці так захапіліся гульняй, што нават не заўважылі, як навіс вятчэрні амрок.

Случы дамоў, дзеці сустрэлі на дарозе незнамага чалавека. З усіх бакоў яны акружылі яго.

— Парань, дай выгем, — пратанаву яму самы байшчыі з дзяцей Іван Багдановіч з мэтай пачуць яго голас.

— Грошай няма... — незнамым для дзяцей голсам адказаў той.

— Ну, дай закурим... — І Іван

запаліў спічку, асвятляючы твар незнамайму чалавеку. Цяпер вецці былі добра перакананы, што гэта ніхто іншы, як парашальнык граніцы.

Вясёлы гурбой дзеці акружылі парашальніка і пад рознымі прадлогамі давалі яго да канцылярнага калгаса.

Па тэлефону былі выкліканы паранічкі. Дзеці ахоўвалі парашальніка да таго часу, пакуль не з'явіліся ўзброеныя байцы.

Затрыманы дзецьмі парашальнык аказаўся шпёнам адной з замежных развадак.

Н. СОНЦАУ.
Заходняя граніца, БССР.

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН

ВЫПАДАК З МАНДАРЫНАМІ

Які ўплыў маюць мандарыны на працоўную дысцыпліну? Гэта пытанне ў апошні час пачало нас хваляваць. Мы ведаем, што мандарын — гэта сорт незвычайна злёгка сплюснутага апельсіна з тонкай скурай. Але, каб мандарыны мелі ўплыў на парашэнне працоўнай дысцыпліны, — аб гэтым мы і не падзавалі.

Словам, гандаль прыняў гэтыя намічныя размахі. А рабочы час ішоў Праўда, у канцы атрымаўся нейкая няўзяка — не ўсім ханіа мандарынаў, але ў гэтым прадзвец вінават. Трэба-ж зразумець — адзі прадзвец — гэта не гаспадарыні магазіна. Увогуле гандлёвая аперцыя была праведзена бліскача, на высокай узроўні гандлёвай тэхнікі.

І толькі выпалах, нядаўна меўшы месца на менскай шчотачнай фабрыцы імені Крупскай, праліў яркае святло на гэту галіну назнаннаў.

Пасля распродажу мандарынаў мужчына пайшоў па сваіх справах, не зважаючы ў кішэці вылучанымі яе рэбравымі мандарынамі.

Работа ў паліроўчым цеху ішла як заўсёды. Рагтам адкрываюцца дзверы і ў цэх убягае залыхаўшыся мужчына. Выраз твару мужчыны гаварыць аб тым, што справа, якая прыяля яго сюды, вельмі тэрмінавая і на перціч ніякіх адкладаў. Зараз — або ніколі! Мужчына трымаў пад пайхкі невядзікі яшчкы. Ён сцявіў яшчкы на стол, адкрывае яго і кідае позірк на прысутных. Позірк гэты павінен быў азначаць:

Чытае запітае, хто гэты прадзвец? Чаму ён у рабочы час адвараў работніц ад справы і адкрыў у цеху гандаль мандарынамі? Прадстаўніком гэтай гандлёвай арганізацыі ён з'яўляецца? Хто яго пастаў сюды і як яго пусцілі ў цэх?

— Чаго вы чакаеце! Падыходзьце і купіце!

Работніцы нічога не зразумелі і прадзвецкі прадзвец, чакаючы, што будзе далей.

Адказаем. Мужчына, аб якім ідзе гутарка, па займаемай пасадзе ніякіх адносін да гандлю не мае. Хутчэй за ўсё ён павінен мець адносіны да прафсаюзнай работы, паколькі ён, між іншым, займае пасадку старшыні фабрыкама. А прадзвецка яго Работніцы і ніхто яго ў цэх з яшчкым мандарынаў, з дырэктывай адкрыць гандаль не паслаў. Ён гэта зрабіў у парадку ўласнай ініцыятывы.

А далей было вось што.

Чалавек, які прынёс яшчкы, даў зразумець, што прынесены ім мандарыны прадназначаны для прадзвца. Цяпа — сорак капеек штука. Гандаль адкрыты — хто сколькі хоча, столькі можа і купіць. Плаціць треба наяўнымі.

Якую мэту ставіў сабе старшыня фабрыкама тав. Работніцы, пражываючы асобнае камарыцкае мерапрыемства, мы не ведаем. Адно ясна — гандаль мандарынамі ў рабочы час — гэта пад'яна больш на парашэнне працоўнай дысцыпліны, чым на прафсаюзнае дзейнасць.

Пачаўся бойкі гандаль. Работніцы падыходзілі, плацілі грошы, бралі мандарыны і зноў прыступалі да ра-

с. КРАЎЦОВ.

Суд над радыстам Вазнесенскім

25 лютага Маскоўскі гарадскі суд у складзе старшыняўрадычага — старшыні Маскоўскага гарадскога суда тав. Васнона і народных засядатэляў тт. Фралова і Семюшына пачаў разбор справы былога радыста палярнай станцыі бухты Ціхай М. М. Вазнесенскага. Дзяржаўнае абвінавачванне падтрымлівае пракурор гор. Масквы тав. Муру-

гаў, абараняе падсуднага член Маскоўскай калегіі абаронцаў тав. Камандэў. Пасля прачытання абвінавачвання заключэння адбыўся допыт падсуднага і сведкаў. На пытанне суду, ці прымае ён сябе віноватым, Вазнесенскі адказаў, што прымае сябе віноватым часткова. Аднак у працэсе судовага следствія Вазнесенскі прызнаў усе асноўныя пункты абвінавачвання. (ТАСС).

Прыём у ваенна-марскія авіяцыйныя вучылішчы

Пачаўся прыём заду ў Ваенна-марское авіяцыйна-тэхнічнае вучылішча імені Молатава ў Перм і Ваенна-марское авіяцыйнае вучылішча імені Леванеўскага ў Нікалаеве. Вучылішчы рытукоў авіяцыйных тэхнікаў і камандзіраў. Тэрмін абучэння 2 год.

Канцэрт Давіда Ойстраха

Учора ў мескім клубе імені Сталіна адбыўся арганізаваны Дзяржаўна-філармоніяй БССР канцэрт лаврату ўсесаюзнага і міжнароднага конкурсу ўспеаючых прафесара Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі, ордэнаўскага Давіда Ойстраха. Партыю раяла выконваў Усевалод Тампіла.

Выдатны скрыпач совапашы краіны ордэнаўскага Давіда Ойстраха з выключным майстэрствам і неперашуаюдым шырокаму выканаву рад твораў выміта зігараў-власікаў. Менскі глядач вельмі цёпла сустраў выступленне «натнага майстра совапашы музыкальнай культуры».

У ваенна-марскія авіяцыйныя вучылішчы прымаюцца асобы ад 17 да 22 год уключна; чырвоноармійцы і чырвоноармейцы — да 24 год. Для паступлення ў вучылішча імені Молатава неабходна мець асвету ў аб'ёме васьмі класаў сярэдняй школы, а ў вучылішча імені Леванеўскага — у аб'ёме дзесяцігодкі.

Творы Шолом-Алейхема на беларускай мове

Дзяржаўнае выдасвецца БССР выпуская на беларускай мове рад твораў вядомага яўрэйскага пісьменніка Шолом-Алейхема. Адзед дзіцячай літаратуры ўжо выдуў твор пісьменніка «Хлопчык Мотка». (у перакладзе пісьменніка-ордэнаўскага З. Вядулі), а таксама біграфічны нарыс «Шолом-Алейха» — І. Фінкеля.

Да юбілею Шолом-Алейхема аддзед мастацкай, дзіцячай і яўрэйскай літаратуры выпускаюць яшчэ тры творы «Якісці комі-важжора», «Дзіцячыя апавяданні», а таксама кнігу яўрэйскага крытыка Серабранга «Шолом-Алейха і фальклор» (на яўрэйскай мове).

Вып. абавязкі адзнамага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕЎ.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

27 лютага Аб'ёмнае № 85. П'ЕСА СЯРЖЫРАНАЯ

Пачатак у 7 г. 30 м. веч. Каса адкрыта з 2 г. для да 8 г. веч.

ДЗЯРЖАЎНЫ ФАРАСОНСКІ ТЭАТР БССР

27 іл-вакраты спектакль (аб'ёмнае) «Сябраў дзіця».

28 іл-ТОВЕ-МАЛОЧНІК (аб'ём. № 63)

Пачатак у 8 г. веч.

Вілеткі ў касе тэатра в 11—31 і 5 г. веч.

Кінотэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»

МАРСКІ ПОСТ

Кінотэатр «РОДИНА»

АМАНЦЬЕЛДЫ

Кінотэатр «ПІРАМІДЫ»

ПУТАЧОФ

Кінотэатр «Спартак»

КАРПОВІЧЫК

3 ТАРЖКА

Дзіцячы кінотэатр

БАЛОТНЫ САЛДАТЫ

Кінотэатр «НАВІНЫ ДНЯ»

1. Журналы Ма-скаўскай студыі кіно-тэатра № 1 і 2.

2. Журналы Менскай студыі кіно-тэатра № 3 і 4.

3. Ленінградскі дзіцячы тэатр.

Лепшы адпачынак — падарожжа па БССР

Ёсць у продажы ТУРЫСЦКІЯ ПУЦЁЎКІ

па ВСКУРСІ І ПАДАРОЖЖЫ па КРЫМУ, КАЗКАЗУ, УКРАІНЕ, АЛТАЮ, у МАСКУ, ЛЕНІНГРАД І ІНШ.

на час САКАВІЎ-СНЕЖАНІ 1939 г.

ПРЫЁМ ЗАЯВАК ад асобных грамадзян і ЗАКЛЮЧЭННЕ ДАГАВОРАў з арганізацыямі праводзіцца ў БЕЛАРУСКІМ БЮРО ПАДАРОЖЖАў ВІСНО — Менск, Уршчэскага, 22. Тэлефон № 21-730.

Па падрабязнаму інфармацыі праекты маршрутаў. Запросы па-сыліцца з апапчым адказам.

БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРА ЗАГОТЛЕН

ДАВОДЗІЦЬ ДА БЕЛАМА КАЛГАСАў, СОУ-ГАСАў І ІНШЫХ АРГАНІЗАЦЫЯў,

што ўГОДНА ПАСТАЎ ОВЫ ОНК БССР ад 13 лютага 1939 года

БЕЛЗАГОТЛЕН ПРАЗ СВАЕ РАВНЫЯ АДДЗІЛЕННІ ПРАВДЛІЦЬ

ПРОДАЖ НАСЕННЯ ЧЫРВОНАЙ КАНОШЫНЫ

ПА АДЗІННЫ ДЗЯРЖАЎНЫХ ПНАХ 745 руб. ва пачыноч і класа, 3 АДШАВЕННЫМ ВІНІЖНІМ АВО ПАВЫШОНЫМ ЗА РОСХОДАСІМ НІ ЧЫСТА-ТУ СУПРОЦЬ КАНДЫЦЫІ І КЛАДА.

БЕЛЗАГОТЛЕН.

У магазін БЕЛШКОЗЫТА

(гор. Менск, плошча Свабоды, побач з гасцінцам «Еўропа»)

ПАСТУПІЛІ РОЗНЫЯ ВІДЫ ГІПСАВЫХ ВЫРАБАЎ МАСКОўСКАГА КАМБІНАТА «ВСЕКОХУДОЖНИК» У ПРОДАЖЫ ЁСЦЬ

ВІОСТЫ І ВАРОЎЕЎНЫ ПРАВАДЫРСЬ:

ВІОСТЫ ВІДЛІКІ РУСІСЬ ПІСЬМЕНІКАў — МАКСІМА ГОРКАГА І ЛЕРМАН-ТАВА, кампозытара ЧАЙКОўСКАГА, а таксама МАСТАЦКА АФОРМІТЭНЫЯ ФІГУРЫ:

«ПАГРАНІЧНІК» з дзяччынчым, «АЛІНІСТ», «КАЛГАСНІК», «НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПІСОЎІЯ ФІГУРЫ: «КАРКАСКІ ТАВЕН», «РУСКІ», «БЕЛАРУСКІ», «КАРКАСКІ ЧАВАН», «ПРАДАў ПІЧЫ ФРУКТАў».

ВЯЛІКІ ВЫБАР ФІГУР НА ВЫТАВЫХ ТЭМЫ самых розных размераў.

ПАТРАБУЙЦЕ гіпсавыя вырабы маскоўскага камбіната «Всёко художник» у МАГАЗІНЕ БЕЛШКОЗЫТА.

У магазіне ёсць у продажы ВІДЛІКІ АСАРТЫМЕНТ РОЗНАЙ ПІЛІННОЎ, ФАРАФРАВА І ФАБРАСАВА ПАСУДЫ, ЗЕРКА-ЛІ І РАД ІНШЫХ ШЫЯКІЯХ ПРАДМЕТАў ГАСПАДАРНАГА УЖЫТКУ. Дырэкцыя.

Да ведама лязчбных устаноў, урачоў і насельніцтва

ВА УСІХ АПТЭКАХ БЕЛАРУСІ ёсць у дастатковай колькасці наступныя медыкаменты і гатовыя лязчбныя сродкі:

Адалін	Калій укусна-ніслю	Ліпакарпін
Акрылін табл.	Кальцый гілцарафосфар-ны.	Раствор мален. альбу-міна
Акрылін з плазматыл. таб.	Кафеін-саліцыл. натрыі	Рэзорцын
Бензонэфтол	Кафеін чысты	Стыпцін табл. і параш.
Броміста наифара	Медыналь	Саліпрын
Болос белы	Метыленавая сінька	Танальбін
Валідол	Ментол	Танін
Жалеца	гілцарафосфары.	Цімоль
гілцарафосфары.	Жалеца вуглекіслае з пукрам.	Фіцін парашком
Іодэфор	Іодэфор	Фенацетін
Калій іодысты	Калій марганцова-ніслю	Хлораль гідрат
Калій марганцова-ніслю		Экстракт мужч. пепарат.
		Эфедрын

ГАТОВЫЯ СРОДКІ

АМАРГЕН	Карандашы міграневыя	Мармелад слаблцельны
АЛІЛСАТ	Лейнапастыр усіх разм.	Шкавалд слаблцельны
БІОХІНОЛЬ	Місарсеноль ад 0,15 да 0,6	Карамель слаблцельны
БОРО-МЕНТОЛ	Новаарсеноль ад 0,15 да 0,6	СРОДКІ ДЛЯ ПАПІ-РАДЖАННЯ ЦЯЖАРНА-СІЯН
ВІТАМІН Д	Карамель шакаладны з фіцінам, з фералінам і гілцара-фосфарным кальцыем.	ПРЭАНСОЛЬ, ВАГІЛЕН, КОНТРАЦЫПІН.
ІОД-ГІПЕРСОЛЬ		
КАРБАЛЕН		
Карандашы вясцавыя		
Карандашы купаросныя		
Карандашы ляісныя		

ПРЫ АДСУТНАСЦІ АДНАЧАНЫХ ПРАДМЕТАЎ У ЯКОП-НЕБУДЗЬ АПТЭЦЫ, ПРОСЬБА ЗВЯРТАЦЦА У ГАЛУЖНАЕ АДПЭЧНАЕ УПРАўЛЕН-НЕ НК АХОВЫ ЗДОРОВ'Я БССР — Менск, вул. Горькага, 1.

ГАЛУЖНА-УПРАўЛЕННЕ НК АЗ-БССР.